

У эфіры

МАЕШ ВЕДЫ? ПРЫМЯНЯЙ І ВЫЙГРАВАЙ!

Неўзабаве тэлеканал СТБ запускае новы праект — інтэлект-шоу «Разумней не прыдумаш».



Чаквэрты гейм носіць красамоўную назву «Мой родны кут». Адпаведна, усе пытанні ў ім датычацца Беларусі.

Зыход жа фінальнага раўнда ў многім залежыць ад капітанаў каманд.

Вядучы шоу «Разумней не прыдумаш» Міхаіл Марфін вядомы тэлеглядцам і як гучец у КВЗ.

У наступным туры месца вядучага займае запрошаны «Зорны гошч», які задае камандам па 4 пытанні — як правіла, са сваёй прафесійнай сферы.

атрымаў «ад мінскіх сяброў» і адразу пагадзіўся: «Мне гэта цікава і ў прафесійным сэнсе, і па-чалавечы.

Дарэчы, першы сезон гульні — цікавай, азартнай, эмацыянальнай і шмат у чым непрадказальнай — ужо знік.

Дарэчы, першы сезон гульні — цікавай, азартнай, эмацыянальнай і шмат у чым непрадказальнай — ужо знік.

Дарэчы, першы сезон гульні — цікавай, азартнай, эмацыянальнай і шмат у чым непрадказальнай — ужо знік.

Дарэчы, першы сезон гульні — цікавай, азартнай, эмацыянальнай і шмат у чым непрадказальнай — ужо знік.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК



Снежаны снегам вока цешыць

Парыжанці: 1. «Ад Дзвіны да Прыпяці — бел-бела, \Ад Дняпра да Нёмана — ... і ...». З верша П. Панчанкі «Снежань».

Версіі

Камета-фенікс ISON адраділася з попелу?

«Камета стагоддзя» ISON, магчыма, перажыла сустрэчу з Сонцам і працягнула свой шлях.



У амерыканскім аэракасмічным агенстве NASA зарэгістравалі патак адлюстраванага сонечнага святла, якое можа з'явіцца ад ацалелай ISON.

Назіральнікі ўжо назвалі ISON каметай-феніксам ці нават каметай Шродынгера па аналогіі з адначасова жывым і мёртвым катом з эксперыменту заснавальніка квантавай механікі Эрвіна Шродынгера.

Расійскія вучоныя мяркуюць, што ў любым выпадку асколкі каметы не будуць пагражаць Зямлі.

Сяргей КУРКАЧ

Даты Падзеі Людзі

Міжнародны дзень добраахвотнікаў у імя эканамічнага і сацыяльнага развіцця.

1803 год — нарадзіўся Фёдар Цютчаў, рускі паэт.

1945 год — у раён Бермудскага трохвугольніка ў паўночнай Атлантыцы бяспследна зніклі шэсць самалётаў і 27 ваеннаслужачых марской авіяцыі ЗША.

1955 год — нарадзіўся (вёска Паболава Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці) Аляксандр Вікенчыч Цімашанка, беларускі вучоны ў галіне біяфізікі.

Было сказана

Рыгор ШЫРМА, харавы дырыжор, фалькларыст, грамадскі і музычны дзеяч: «Гэта нічога, што ноч цёмная, — затое зоркі ярчай мігцяць у небе».

Чытальня

«МАЛАДОСЦЬ»: ШТО БЫЛО ПАМІЖ НАМІ?

«Можна тысячу разоў заяўляць, што свет творчасці значна рэальней для мастака, чым само жыццё, але... усё сны калі-небудзь канчаюцца, і мары вычэрпаюцца, і любімыя старэюць, і сябры паміраюць, і... і скончыцца ўсё, як звычайна, — аўтабіяграфічным раманам «Люстэрка».

Скажы і ты, чытач, праўду: ці чытаеш ты «Малодосць» з такім захапленнем, з якім яна штомесця ствараецца?

Вершы, што друкуюцца ў «Малодосці» ў снежні, — спрэз разнастайныя і аднолькава вартыя ўвагі.

Скажы праўду, чытач: што было паміж вамі? Чаго чакаеце нам з табою ад года наступнага? Самых шчырых чытачоў «Малодосці» ў 2014-м чакаюць адкрыцці — тым больш цікавыя і разнастайныя, чым шырэй дыяпазон падлікі.

СЕННЯ Месяц Маладзік з снежня. Сонца Усход Захад Даўжыня дня. Імяніны Пр. Аляксандра, Аляксея, Максіма, Міхаіла, Паўла, Пітра, Уладзіміра, Фёдара, Філімона, Якава, К. Хрысціны, Генрыха.

ЗАЎТРА Геамагнітная ўзрушэнні. Віцебск 724мм рт.ст. 0...+2°C. Гродна 725мм рт.ст. +1...+3°C. Мінск 732мм рт.ст. 0...+2°C. Магілёў 722мм рт.ст. -1...+1°C. Брэст 730мм рт.ст. +1...+3°C. Гомель 730мм рт.ст. -1...+1°C. Варшава +1...+3°C. Кіеў +1...+3°C. Рыга 0...+2°C. Вільнюс -1...+1°C. Масква 0...+2°C. С.Пецярбург 0...+2°C.

УСМІХНЕМСЯ Пасварыўся з жонкай. Пайшоў на кухню, закруціў усе слокі мацней. Яны плакалі, калі развіталіся... Доўга не маглі адпусціць адно аднаго.

Крытыка на шпіцы ЖАХІ, ТАЯМНІЦЫ І ТРОШКІ ІРОНІ

Нядаўна паспрачалася ў інтэрнце: а ці патрэбна пісьменніку натхненне? Як на мой погляд, то паззія наогул без стану творчага ўздзіму немагчыма.

Але ж менавіта натхненне — гэта той асаблівы стан, які, з аднаго боку, характарызуецца велізарным пад'ёмам і напружаннем чалавечых сіл.

Відавочна, што розныя жанры літаратуры патрабуюць і рознай ступені эмацыянальнага ўздзіму.

Да нядаўняга часу гэтыя жанры ў Беларусі, хоць і былі запатрабаваны чытачом, але рэдка выкрывіраліся пісьменнікамі.

Як і папярэднія кнігі, «Вусцішныя пакоі» — гэта зборнік аповядаў, напісаных у розных канцах свету ў розны час рознымі аўтарамі і аб'яднаных тэмай страху.

Напрыклад, «Адчыненне абло» Сакі (у перакладзе А. Казловіч), «Трыюмф таксідаміста» Герберта Уэлса (у перакладзе А. Арцёмава).

Аднак жахаў і містыкі для ахвочых усё ж хапае: у кнізе больш за чатыры сотні старонак уборыстым шрыфтам, таму чытаннем для зморчаных вечаровых прыцемкаў наш чытач да вясны будзе забяспечаны.

Гэта ж, які і ведамі пра тое, што ёсць гатычны раман, бо менавіта гэтыя пра гомы азмешчаны ў прадмове да кнігі. На жаль, многія сказы з гэтага рамана аказваюцца добра знаёмымі тым, хто цікавіцца так званым «гатычным раманам» і, у прыватнасці, творчасцю Эн Рэдкліфа.

Так, падзеі, пра якія паведамляецца ў аповяданні «Выспа-сяброўка» Фрэнсіс Таксідаміста (пераклад Паўла Данава), адбываюцца ў свеце, дзе жанчыны з'яўляюцца моцным полам.

Кніга ўзброена не толькі прадмовай, але і даволі падрабязнымі каментарыямі і кароткімі біяграфіямі перакладчыка.

Шаноўныя хлэбаробы глыбіні Палесся! Вішнем Вас з наступным годам, каляднымі святамі. Жадаем усім высокаго здароўя, дастатку і шчасця ў сем'ях, новых працоўных поспехаў у будучыні.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.